


# МУЗЫКА СЯМІ АГІЧСКІХ



«БЕЛАРУСКАЯ КАПЭЛА»

# МУЗЫКА СЯМІ АГІЧСКІХ

ВАКАЛЬНЫЯ ТВОРЫ

МИНСК  
ТАА «Паліфакт»  
2000

ББК 85.31

М89

УДК 786+787

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь  
Творчы калектыв «Беларуская Капэла» (ТА «НАВТ РБ»)  
ТАА «Паліфакт»

Серыя нотных выданняў «Музыка старажытных сядзібаў»

Выпуск 6

Серыя заснавана фірмай «Паліфакт» у 1995 годзе

Галоўны рэдактар серыі  
В. І. Скорабагатаў

Навуковы рэдактар  
В. У. Дадзіёманава

Укладанне  
Г. Б. Каржанеўская, В. І. Скорабагатаў

Музычная рэдакцыя  
Г. Б. Каржанеўская

Уступ  
С. В. Немагай  
Пераклад на англійскую  
В. С. Місюкавец

Пераклад з польскай  
В. С. Сёмуха

Пераклад з французскай  
В. С. Сёмуха, Л. А. Казыра

Пераклад з італьянскай  
В. С. Сёмуха, Ю. В. Тамашэвіч

Рэцэнзент  
доктар мастацтвазнаўства, прафесар Г. Г. Куляшова

Выказываем шчырую падзяку за фінансавую падтрымку выдання кампаніі ТАА «Грынтур»

© «Беларуская Капэла» (ТА «НАВТ РБ»), 2000

© ТАА «Паліфакт», 2000

ISBN 985-6107-25-3

## Вытокі

У Залесci, маляўнічым куточку зямлі беларускай, у палацы, ля старога фартэпіяна дагараюць свечы. Музыканты ўжо даўно разышліся, але чароўныя гукі сумнай і адначасова мужнай мелодыі панеза ўсё яшчэ лунаюць у мяккім вечаровым сутонні. Яны нібыта прыпыняюць няўмольную плынь часу і ўваскрашаюць старонкі жыцця старадаўняга княскага роду...

Згодна з паданнем, Агінскія бяруць свой пачатак ад славутых Рурыкавічаў. Iх апекунамі былі святыя Барыс і Глеб, якія на старых геральдичных выявах «ахоўвалі» герб роду — «Залатую браму».

Вядома, што продкі Агінскіх наслілі прозвішчы Глазына і Глушонак, з XIV стагоддзя жылі на Смаленшчыне і вызнавалі праваслаўе. У канцы XV стагоддзя Дзмітры Іванавіч Глушонак атрымаў ад Вялікага князя Аляксандра Ягелончыка прывілей на маёнтак Агінты, ад назвы якога вядзе пачатак знакамітая фамілія.

Лёс распарадзіўся так, што Агінскія засталіся ў людской памяці як асветнікі, мецэнаты, аматары прыгожых мастацтваў. Князь Багдан Агінскі яшчэ напачатку XVII стагоддзя заснаваў друкарню ў Еўі, Шыман Караль Агінскі стаў фундатарам Віленскага касцёла кармелітаў босых, а Марцыян Міхал Агінскі быў патронам — заснавальнікам Менскай езуіцкай калегіі. Менавіта ў яго гонар у 1689 годзе была пастаўлена п'еса «Трыумфальная брама» — першы тэатральны спектакль у Менску.

Сярод Агінскіх было нямала і тых, хто найбольшим замілаваннем дарыў музыку. Менавіта ў гэтым мастацтве Агінскія пакінулі свой прыкметны, глыбокі след.

## Істоты

В Залесье, живописном уголке беларускай землі, во дворце, около старого фортепіано догорають свечы. Музыканты уже давно разошліся, но прекрасные, пленительные звуки грустной и в то же время мужественной мелодии полонеза всё ещё витают в мягком вечернем сумраке. Они словно останавливают неумолимое течение времени и воскрешают страницы жизни древнего княжеского рода...

Согласно преданию, Огинские берут своё начало от славных Рюриковичей. Их опекунами были святые Борис и Глеб, которые на старинных геральдических изображениях «охраняли» герб рода — «Золотые врата».

Известно, что предки Огинских носили фамилии Глазына и Глушонок, с XIV века жили на смоленской земле и исповедовали православие. В конце XV столетия Дмитрий Иванович Глушонок получил от Великого князя Александра Ягелончика право на владение поместьем Огинты, от названия которого ведёт начало знаменная фамилия.

Судьба распорядилась так, что Огинские остались в людской памяти как просветители, меценаты, любители изящных искусств. Князь Богдан Огинский ещё в начале XVII века заложил типографию в Ивье. На средства Сымона Кароля Огинского был построен Виленский костёл босых кармелитов. Марциан Михал Огинский стал патроном Минского иезуитского коллегиума. Именно в его честь в 1689 году была поставлена пьеса «Триумфальная арка» — первый театральный спектакль в Минске.

Среди Огинских было немало и тех, кто самой большой любовью одаривал музыку. Именно в этом искусстве Огинские оставили наиболее приметный, глубокий след.

## The Origin

Candles are burning down next to the old piano in Zalesse, a picturesque corner of the land of Belarus. The musicians are long gone but the magic sounds of the sad but yet high-spirited melody of polonaise are still drifting in the soft evening twilight. They seem to be holding up the inexorable flow of time and bring back to life the leaves of the old-time prince family history book.

The story goes that the Aginskis originate from the famous Ruryk family. Their protectors were Saints Barys and Gleb who «guarded» the family coat of arms — the Gold Gate — on the ancient heraldic representations.

It is known that the Aginskis' ancestors' family names were Glazyna and Glushonak; they lived in the Smolensk region since the 14<sup>th</sup> century and professed the Orthodox religion. In the end of the 15<sup>th</sup> century, Dzmitry Ivanovich Glushonak obtained from Grand Duke Alyaxandar Yagyelonchyk the right to the Aginty estate which initiated the Aginski family.

The fortune was such that the Aginskis remain in people's memory as enlighteners, sponsors and amateurs of fine arts. Prince Bagdan Aginski founded a printing shop in Euye as early as in the beginning of the 17<sup>th</sup> century, Shymon Caral Aginski was the founder of the Church of Carmelites the Barefooted in Vilnya, and Martsyan Mikhal Aginski was the patron and founder of the Mensk Jesuit Collegium. It was in his honor that «The Arch of Triumph» — the first theatrical performance in Mensk — was staged in 1689.

There were quite a number of the Aginskis who felt it the greatest pleasure to present people with music. This is the art in which the Aginskis left behind their deep and noticeable imprint.

## Гетман-кларнет

*Міхал Казімір Агінскі (1728-1800) прославіўся як мецэнат, пісьменнік, жывапісец, кампазітар, выдатны выканаўца на некалькіх музычных інструментах. З маладых гадоў яго вабіла палітычная кар'ера, але, як у адзін голас сцвярджалі знаёмыя Агінскага, ягоным пакліканнем была музика.*

*Сваё скрыпічнае майстэрства Міхал Казімір дасканаліў у знаменітага Дж. Б. Віёці. У 1760 годзе ў Парыжы ён так уразіў сваёй ігрою на арфе Д. Дзідро, што славуты асветнік напрасіў маладога князя напісаць артыкул «Арфа» для французскай «Энцыклапедыі». Міхал Казімір добра граў і на кларнете, за што сучаснікі жартам называлі яго «гетман-кларнет».*

*У 1761 годзе Агінскі пераезжает в Слоним и принимается за осуществление грандиозных цивилизаторских проектов: прокладывает дороги-тракты, строит канал «Порт Агінский», который соединяет бассейны Балтийского и Чёрного морей.*

*У канцы 70-х гадоў у Слоніме будзе тэатр «Новая опера». При сваёй «садзібе музай» гетман стварае вялікі ансамбль вакалістаў і інструменталістаў, які не саступае лепшым музычным калектывам Заходняй Еўропы. Жыцце «Палескіх Афінаў» упрыгожваюць вядомыя творы Ё. Х. Баха, Ё. В. Стаміца, Ё. Гайдна, Ф. Ё. Гасэка. Бліскуча музычнае майстэрства Міхала Казіміра дазваляе яму саліраваць у скрыпічных канцэртах Гайдна, Бакерыні, Віёці, Родэ, Кройцэра і Хофмайстра. У 1777 годзе ў Слоніме ўзнікае балет і школа для падрыхтоўкі мясцо-*

## Гетман-кларнет

*Міхал Казімір Огінскі (1728-1800) прославілся как меценат, писатель, живописец, композитор, выдающийся исполнитель на нескольких музыкальных инструментах. С молодых лет его привлекала политическая карьера, но, по единогласному мнению окружения Огинского, его главным призванием была музыка.*

*Своё скрипичное мастерство Міхал Казімір совершенствовал у знаменитого Д. Б. Виотти. В 1760 году в Париже он так восхитил своей игрой на арфе Д. Диандро, что известный просветитель попросил молодого князя написать статью «Арфа» для французской «Энциклопедии». Міхал Казімір хорошо играл и на кларнете, за что современники в шутку называли его «гетман-кларнет».*

*В 1761 году Огинский переезжает в Слоним и принимается за осуществление грандиозных цивилизаторских проектов: прокладывает дороги-тракты, строит канал «Порт Огинский», который соединяет бассейны Балтийского и Чёрного морей.*

*В конце 70-х годов в Слониме возводится театр «Новая опера». При своей «усадьбе муз» гетман создаёт большой ансамбль вокалистов и инструменталистов, который не уступает лучшим музыкальным коллективам Западной Европы. Жизнь «Полесских Афин» украшают известные сочинения И. Х. Баха, И. В. Стамица, Й. Гайдна, Ф. И. Госсека. Блестящее музыкальное мастерство Михала Казимира позволяет ему солировать в скрипичных концертах Гайдна, Боккерини,*

## The Clarinet Hetman

*Mikhail Casimir Aginski (1728-1800) became famous as a Maecenas, writer, artist, composer, and virtuoso player on several musical instruments. He was attracted by a political career from his young years, but, as was unanimously stated by Aginski's friends, his avocation was music.*

*Mikhail Casimir perfected his violin playing skills under the guidance of the well-known J. B. Viotti. In 1760 in Paris he impressed Denis Diderot with his harp performance so much that the famous enlightener devoted to the young prince the article «Harp» in his «Encyclopédie». Mikhail Casimir played the clarinet well for which reason his contemporaries nicknamed him «The Clarinet Hetman».*

*In 1761, Aginski moves to Slonim and turns his hand to the implementation of grandiose civilizing projects: he breaks roads and builds a canal named the Aginski Port which connected the Baltic and Black Sea areas.*

*In the end of the 70s, the New Opera theatre is being built in Slonim. The hetman creates a large ensemble of vocalists and instrumentalists at his «Estate of Muses», which yields to none of the best art groups of Western Europe. The life of «Athens of Palesse» is decorated with well-known creations by I. C. Bach, J. W. Stamitz, J. Haydn, F. J. Gossek. The brilliant musical skill enables Mikhail Casimir to solo in violin concertos by Haydn, Boccherini, Viotti, Kreutzer and Hoffmeister. In 1777, a ballet and a school for training local dancers appear in Slonim, where work a*

вых танцораў, дзе працуюць кампазітар Фэлічэ Марыні, балетмайстры Ноак і Францішак Шлянцоўскі, дырыжоры Ёзэф Паулю і Аляксандра Данэзі.

Будуючы храм мастацтва, Агінскі выпрабоўвае і ўласныя кампазітарскія сілы. Ён піша оперы «Зменены філософ», «Становішча саслоўяў», «Сілы свету», «Цыганы» і «Елісейскія палі». У сваім паэтычным двухтоміку «Байкі і на байкі, напісаныя слонімскім жыхаром» (Варшава, 1788) Міхал Казімір змяшчае 12 песен і дуэт у суправаджэнні дзвюх скрыпак і віяланчэлі. За вонкавай прастатой музычных і паэтычных вобразаў гэтых «няхітрых песенек» крыеца новая для свайго часу ідэя іх аўяднання ў вакальны цыкл, што з'яўляецца дужа ранейшым папярэднікам «Далёкай каханай» Л. ван Бетховена (Вена, 1816) і «Прыгожай млынаркі» Ф. Шуберта (Вена, 1820).

Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай і паўстання Касцюшкі рэздэнцыя Агінскага канфіскуецца і хутка прыходзіць у заняпад. Апошнія гады Міхал Казімір праводзіць у сваіх палацах у Варшаве і Галенаве, дзе атачае сябе музыкай і мастацтвам — тым адзінам, што «ўтрымлівала яго пры жыцці».

## Палітык-музыкант

Аўтар славутага палацава «Развітанне з Радзімай» Міхал Клеафас Агінскі (1765-1833) нарадзіўся ў Гузаве каля Варшавы. Бліскучую адукцыю ён атрымаў пад кірауніцтвам француза-гувернёра Жана Ролея, а першыя навыкі ігры на скрыпцы і фартэпіяна — у маладога Восіпа Казлоўскага.

Віотти, Родэ, Кройцера і Гофмайстара. В 1777 годзе в Слоніме возникает балет и школа для подготовки местных танцоров, где работают балетмайстры Ноак и Франтишек Шленцовский, композитор Феличе Марини, дирижёры Йозеф Паули и Альессандро Данези.

Созидаю храм искусств, Огинский пробует и собственные композиторские силы. Он пишет оперы «Изменившийся философ», «Положение сословий», «Силы мира», «Цыгане» и «Елисейские поля». В своём поэтическом двухтомнике «Сказки и не сказки, написанные слонимским жителем» (Варшава, 1788) Міхал Казімір помещает 12 песен и дуэт в сопровождении двух скрипок и виолончели. За внешней простотой музыкальных и поэтических образов этих «некитрых песенок» скрывается новая для своего времени идея объединения их в вокальный цикл, который является значительно более ранним предшественником «Далёкой возлюбленной» Л. ван Бетховена (Вена, 1816) и «Прекрасной мельничихи» Ф. Шуберта (Вена, 1820).

После разделов Речи Посполитой и восстания Костюшко резиденция Огинского быстро приходит в упадок. Последние годы Міхал Казімір проводит в своих дворцах в Варшаве и Голеневе, где окружает себя музыкой и искусством — тем единственным, что «удерживало его при жизни».

## Політик-музыкант

Автор знаменитого полонеза «Прощание с Родиной» Міхал Клеафас Огинский (1765-1833) родился в Гузове, неподалёку от

composer Felice Marini, choreographers Noak and Frantsishak Shlentsovsky, conductors Joseph Pauli and Alessandro Danezi.

While building a temple of arts, Aginski tries his own music composing abilities. He is the author of such operas as «Changed Philosopher», «Status of Estates», «Forces of the World», «Bohemians», and «Champs-Élysées». In his two-volume poetry book «Fables and No Fables Written by Slonim Townman» (Warsaw, 1788) Mikhal Casimir places 12 songs and a duet accompanied by two violins and a violoncello. The outward simplicity of musical and poetical images of these «easy songs» hides the then new idea of combining them into a vocal cycle, which is a much earlier precursor of Ludwig van Beethoven's «To the Distant Beloved» (Vienna, 1816) and Franz Schubert's «Miller's Beautiful Daughter» (Vienna, 1820).

After the partition of Rech Paspalitaya and the uprising headed by Kastsyushka, Aginski's residence was confiscated to shortly fall into decay. Mikhal Casimir spent his last years in his palaces in Warsaw and Golenow where he surrounds himself with music and arts — the only thing that «held down his life».

## Politician and musician

The author of the famous polonaise «Farewell to Homeland» Mikhal Kleaphas Aginski (1765-1833) was born in Gusow near Warsaw. He received brilliant education under the guidance of his French home teacher Jean Roley, while his initial violin and piano playing skills were formed by young Vosip Kazlousky.

Ужо ў 19 гадоў Міхал Клеафас становіца дэпутатам сейма, а ў 24 — дыпламатам у Гаазе і Лондане. У 1794 годзе ён становіца пад штандары Тадэвуша Касцюшкі. На чале ўласна ўзброенага атраду конных стралкоў Агінскі змагаецца пад Валожынам, Івянцом і Вішневам. Пасля задушэння паўстання ён эмігруе і жыве ў Вене, Венецыі, Неапалі, Константынопалі і Парыжы. Верагодна каля 1798 года Агінскі піша сваю адзіную оперу «Зеліс і Валькур», у якой у алегарычнай форме выказвае надзею суайчыннікаў на выратаванне сваёй радзімы «Вялікім войскам» Напалеона.

У 1802 годзе, страціўшы веру ў Банапарта, Міхал Клеафас прысягае Аляксандру I і становіца сенатарам Расійскай імперыі. Ён прыязджает ў атрыманы ў спадчыну ад свайго дзядзькі Францішка Ксаверыя маёнтак Залессе, што ляжыць на шляху з Вільні да Менску. З часам гэтая ціхая сядзіба пачынае вабіць гасцей сваімі прыгожымі паркамі, таямнічымі альтанкамі і музычнымі вечарамі ў прасторным палацы. У спакойнай плыні залескіх дзён адзін за адным паўстаюць творы Міхала Клеафаса — паланезы і рамансы, што доносяць да нас чароўны водар эпохі ранняга рамантызму. Музыка рамансаў Агінскага, большасць якіх напісаная на ўласныя вершы, спалучае ў сабе італьянскую кантылену з мяккай песеннасцю, якая, магчыма, была навеяна лагоднымі беларускімі пагоркамі ды малаўнічымі берагамі ракі Вільі, што цячэ недалёка ад залескай сядзібы. Водгаласты вакальных твораў Міхала Клеафаса можна пачуць у сачыненнях Р. Шумана і Ф. Ліста, а найболей — у рамансах рускіх кампазітараў: П. Булхава, М. Глінкі, П. Чайкоўскага...

Варшавы. Блестяще образование он получил под руководством француза-губернёра Жана Ролея, а первые навыки игры на скрипке и фортепиано — у молодого Осипа Козловского.

Уже в 19 лет Михал Клеофас становится депутатом сейма, а в 24 — дипломатом в Гааге и Лондоне. В 1794 году он становится под знамёна Тадеуша Костюшко. Во главе вооружённого на его средства отряда конных стрелков Огинский сражается под Воложином, Ивенцом и Вишневом. После подавления восстания он живёт в Вене, Венеции, Неаполе, Константинополе и Париже. Вероятно около 1798 года Огинский пишет свою единственную оперу «Зелис и Валькур», которая в алегорической форме воплощает надежды соотечественников на спасение своей родины «Великой армии» Наполеона.

В 1802 году, потеряв веру в Бонапарта, Михал Клеофас присягает Александру I и становится сенатором Российской империи. Он приезжает в полученное в наследство от своего дяди Франтишка Ксаверия поместье Залесье, которое расположено на пути из Вильно в Минск. Со временем эта тихая усадьба начинает привлекать гостей своими прекрасными парками, таинственными беседками и музыкальными вечерами в просторном дворце. В мерном течении залесских дней рождаются музыкальные произведения Михала Клеофаса — полонезы и романсы, доносящие до нас чудесный аромат эпохи раннего романтизма. Музыка романсов Огинского, большинство которых написано на собственные стихи композитора, соединяет в себе итальян-

As early as at the age of 19, Mikhal Kleaphas becomes the deputy of the Sejm and at 24 he is a diplomat in the Hague and London. In 1794 he joins the banner of Tadevush Kastyushka. At the head of a detachment of horse riflemen armed at his own cost, Aginski fights at Valozhyn, Ilyanets and Vishneva. After the uprising was suppressed he emigrates and lives in Vienna, Venice, Naples, Constantinople, and Paris. Probably in 1798, Aginski writes his only opera «Zelys and Valkur» in which he expressed the hope of his fellow countrymen for salvation of their homeland by Napoleon's «Great Army».

In 1802, having lost his belief in Napoleon, Mikhal Kleaphas swears his allegiance to Alexander I and becomes a senator of the Russian Empire. He arrives at the Zalesse estate received from his uncle Frantsishak Ksaverry, which is located on the road from Vilnya to Mensk. With time this quiet homestead begins attracting guests with its beautiful parks, mysterious gazebos and musical parties in a spacious palace. In the placid flow of Zalesse days, Mikhal Kleaphas' pieces of art — polonaises and romantic songs — appear one by one to bring to us the magical scent of the early Romanticism epoch. The music of Aginski's romances most of which were written to his own poetry joins together the Italian chantilena and the soft melodies that might have been brought about by smooth Belarussian hills and picturesque banks of the Vilija river, which flows close by the Zalesse homestead. The echoes of Mikhal Kleaphas' vocal pieces can be heard in the compositions by R. Schumann and F. Liszt, and, more

У 1822 годзе Агінскі вырашае па-кінць свой дом і край. Апошня гады яго жыцця мінаюць у Фларэнцыі. Тут ён сканчвае рукапіс «Лістоў пра музыку», дапамагае вядомай піяністцы Марыі Шыманоўскай, публікуе ў выдавецтве Рыкордзі свае рамансы і паланезы. У Фларэнцыі ён рыхтуе да друку ўласныя «Мемуары», у якіх неаднойчы ўзгадвае пра свае беларуска-літвінскія карані.

Музыка Агінскага была надзвычай папулярнай як пры жыцці, так і пасля смерці кампазітара. Яго паланезы распачыналі тагачасныя баліянні, вялікімі тыражамі выдаваліся ў Вене, Мілане, Празе, Берліне, Пецярбургу. Высокую адзнаку творчасці Агінскага даюць Э. Т. А. Гофман, К. М. Вэбер, Ф. Ліст. Романтычна пераасэнсаваныя паланезы Агінскага натхняюць творчасць маладога Шапэна, а для нас становіцца сімвалам той далёкай і незабыўнай эпохі...

### Амаль невядомы сын

Другі сын Міхала Клеафаса — Францішак Ксаверы Агінскі (1801–1837), свае юнацкія гады правёў у Бжэзінах — родавым маёнтку дзеда Антонія Ласоцкага. Пасля ўтварэння Польскага Каралеўства (1815) ён прыязджжае ў Варшаву, а затым вучыцца ў Дрэздэне і Вільні, дзе сябруе са знакамітымі філаматамі і філарэтамі.

Працуючы на дзяржавай службе, Францішак Ксаверы мае і рэпутацыю добра га піяніста, які пастаянна выступае з музичнымі творамі свайго бацькі. Ксаверыю належыць шэраг уласных вакальных і інструментальных мініяцюр, якія друкуюцца ў выдавецтвах

скую кантилену с мягкой песенністю, которая, возможно, была навеяна милыми белорусскими пейзажами и живописными берегами реки Вилии, которая течёт неподалёку от залесской усадьбы. Отголоски вокальных произведений Михала Клеофаса можно услышать в сочинениях Р. Шумана и Ф. Листа, а более всего — в романсах русских композиторов: П. Булахова, М. Глинки, П. Чайковского...

В 1822 году Огинский решает покинуть свой дом и край. Последние годы его жизни проходят во Флоренции. Тут он заканчивает рукопись «Писем о музыке», помогает известной пианистке Марии Шимановской, публикует в издательстве Рикорди свои романсы и полонезы. Во Флоренции он готовит к печати собственные «Мемуары», в которых неоднократно вспоминает про свои белорусско-литвинские корни.

Музыка Огинского была необычайно популярной как при жизни, так и после смерти композитора. Его полонезы открывали балы того времени, большими тиражами издавались в Вене, Милане, Праге, Берлине, Петербурге. Высокую оценку творчеству Огинского дают Э. Т. А. Гофман, К. М. Вебер, Ф. Ліст. Романтически переосмысленные полонезы Огинского вдохновляют творчество молодого Шопена, а для нас становятся символом той далёкой и незабываемой эпохи...

### Почти неизвестный сын

Второй сын Михала Клеофаса — Франтишек Ксаверий Огинский (1801–1837), свои юношеские годы провёл в Бжэзинах — родовом поместье деда Антония Ласоц-

frequently, in the romances by Russian composers P. Bulakhov, M. Glinka, and P. Tchaikovsky.

In 1822 Aginski decides to leave his home and country. He spends the last days of his life in Florence. There he finishes his manuscript «Letters on Music», helps the famous pianist Maria Shymanovska, and publishes his romances and polonaises at Ricordi's printing house. In Florence he prepares for publishing his «Memoirs» in which he not infrequently mentions his Belarusian-Litsvin origin.

Aginski's music was unusually popular both when the composer was alive and after his death. His polonaises used to start the then balls, and were published in large editions in Vienna, Milan, Prague, Berlin and Petersburg. Aginski's creative work was glamorized by E.T.A. Hoffmann, C. M. von Weber, F. Liszt. Aginski's romantically rethought polonaises inspired the creative work of young Chopin, while for us they became a symbol of that distant and unforgettable epoch.

### An almost unknown son

The second Mikhal Kleaphas' son — Frantsishak Ksavery Aginski (1801–1837) — spent his juvenile years in Bzheziny — family estate of his grandfather Anthony Lasotsky. After the creation of the Kingdom of Poland (1815) he goes to Warsaw and later studies in Dresden and Vilnya where he neighbors with well-known philomats and philarets.

Being at the Civil Service, Frantsishak Ksaverry, however, has a reputation of a good piano player who regularly performed with his father's compositions. Ksaverry has a number of his own vocal and instrumental

*Ю. Дамбровскага, Ф. Клюкоўска-  
га і В. Бжэзіны. Адны з іх прысве-  
чаныя жонцы Ксаверыя Марыі з  
дому баронаў фон Ранэ, іншыя —  
ягонаму бацьку Міхалу Клеафасу,  
якога сын ніколі не ведаў і разам з  
тым абагаўляў...*

### **Шлях да вечнасці**

*У віры стагоддзяў не згасае  
агенъчык памяці аб величным родзе Агінскіх. Мужных ваяроў і  
ўплывовых палітыкаў зрабіла несмяротнымі любоў да вечнай прыгажосці. Помнікам гэтай сям'і, якога не зруйнует бязлітасны час, сталі няўлоўныя гукі музыкі — самага неспасціжнага з маствацтваў...*

*кого. После образования Польского Королевства (1815) он приезжает в Варшаву, а затем учится в Дрездене и Вильно, где общается с известными филоматами и филаретами.*

*Работая на государственной службе, Франтишек Ксаверий пользуется репутацией хорошего пианиста, постоянно исполняющего музыкальные произведения своего отца. Ксаверию принадлежит и ряд собственных вокальных и инструментальных миниатюр, которые выходят в издательствах Ю. Домбровского, Ф. Клюковского и В. Бжезины. Одни из них посвящены жене Ксаверия Марии из дома фон Ронне, другие — его отцу Михалу Клеофасу, которого сын никогда не знал и вместе с тем обожествлял...*

### **Путь к вечности**

*В водовороте столетий не гаснет огонёк памяти о величественном роде Огинских. Мужественных воинов и влиятельных политиков привела к бессмертию любовь к вечной красоте. Памятником этой семье, который не разрушит безжалостное время, стали неуловимые звуки музыки — самого непостижимого из искусств...*

*miniatures which were printed by publishing houses of J. Dombrowski, F. Klukovski and V. Bzhezina. Some of them were devoted to Ksavery's wife Maria of the baron von Ronne family, others — to his father Mikhal Kleaphas whom he never knew but nevertheless deified.*

### **A way to eternity**

*Twirls of centuries cannot blow out the twinkle of memory of the great Aginski family. The love to eternal beauty immortalized the fearless warriors and influential politicians. Subtle sounds of music — the most fathomless of the arts — became a monument to this family, that will never be ruined by relentless time.*



**МІХАЛ КАЗІМІР АГІНСКІ —  
ГАННА КАРЖАНЕЎСКАЯ**

**ДА КАСІ  
ФРАГМЕНТЫ ВАКАЛЬНАГА ЦЫКЛУ**

**ПРА ДАРАГОЕ ИМГНЕННЕ**  
*O drogim momencie*

**Andante**

**Allegro assai**  $\text{♩} = 144$

я на зда - бы - чу мо - ман - ту ча - ка - ю, ён у ка -  
 cze - kam go - dzi - ny przy - rze - czo - nej, mi - лошь на -

37

хан - ні дась мне пе - ра - мо - гу, xi - ба ця - пер - я -  
 ko - niec zwy - cię - stwo mi da - je, czy - liż za - nied - bać

42

го я за - няд - ба - ю? Не ўпу - сці я - го, крый Бо - жа, -  
 mo - ge o - nej. Nie późn, со jest mo - ja chwa - la,

47

хві - ля ѿсё па - ніш - чиць мо - жа. А ка - лі за -  
 je - den mo - ment stra - si ca - ла. Je - den mo - ment

53

пал ас - лаб - не, хто ж та - го ка - хан - ня праг- не.  
 przy niej póź - ny, mój u - czy - ni pło - mień próż - ny.

**ten.**  
 65 *mf*      *p*      *ten.*  
*3*      *mp*      *ten.*      *pp morendo*

2. Рэдка каханкі дораць нам признанне,  
 Рэдка прымаюць сэнтыменты з верай,  
 Злоўлены трапна момант у каханні  
 Лучыць Лукрэцыю з Венерай.  
 І няважна, што прычынай,  
 Важны момант і хвіліна.  
 Можа, я ў любові згіну,  
 Ды каханай не пакіну.


2. Tego morału, prawi przyjaciele,  
 Weźcie sentyment mój za szczerzy,  
 Za moment wzięty zręcznie, zbliża wiele  
 Samą Lukrecję do Wenery,  
 Ale jeśli strzał nie dojdzie,  
 Już na zawsze chybna pojedzie,  
 Kiedy moment jej słabości,  
 Nie pomoże wzrącz miłości.

## НЕСПАДЗЯВАНЫ ДОБРЫ ДЗЕНЬ

### *Niespodziewany dobry dzień*

**Andante** ♩ = 66

5 *mf*



I. Па - ля - ваў я ў ле - се  
I. Po - lu - jac po las - ku,

i рап - тоў - на згле - дзеў:  
uj - rza - lem na pias - ku

на тра - ве му - рож - най дзе - вань - кі пры - го - жай  
sa - mot - nie le - žą - ca w po - lu dy - mią - sa,

бе - лень - ка - е ліч - ка, - спа - ла, ах! дзя - віч - ка, -  
slicz - ną Pa - ste - recz - ke, ah! Któ - rej mi - necz - ke

ко - сань - кі, як хва - лі, ліч - ка на - кры - ва - лі,  
 mi - losć chy - ba sa - ma o - kry - la wdzię - ka - mi.  
 29 *p* *mf* *p* *mf*

во - да - рам спа - кус - ным ча - ра - ва - лі вус - ны.  
 Ta - kie wdzię - ków mnóst - wo, i We - ne - ry Bóst - wo,
 33 *mp*

Цно - таў гэт - кай ме - ры не бы - ло ў Be - не - ры.  
 od - kryć nie u - mia - lo, cho - ciaż się ko - cha - lo.
 37 *mf*

41

45 *f*

2. Неба! Што тут стала  
На души! Слоў мала –  
Аж здалося, быццам  
Мара явай сніцца, –  
Можа, гэта дзіва  
Вочы асляпіла?  
Дзеванька, не дзіва,  
Мне любоў радзіла!  
Паланіў я птушку –  
Дзеваньку-пастушку.  
І на шчасце сёння  
Сам я у палоне.

2. Nieba! co się stało  
Ze mną? Słowa mało;  
Takie wdzięków mnóstwo,  
I Wenery Bóstwo,  
Odkryć nie umiało,  
Chociaż się kochało.  
Ta piękność się zdała,  
Że w mym łonie spała,  
I jeśli jej siły,  
Powaby uspiły,  
Jej serce czuwało  
Nad tym, co się stało.

## ПРА МАКИ

### *O minach*

**Maestoso**  $\text{♩} = 84$

1. Mac - ki, he  
1. Wszy - stko jest

тва - ры, ба - чым мы на - во - кал, мас - ка - ю гра - ем, а за  
 mi - na, со wi - dzim na świe - cie, kaź - dy gra twa - rzą, a we -

ëj na - mer xa - va - em.      Dze dum - ka jy mo - va  
 wnetrz - nośc cho - wa,      in - sza myśl, cho - ciaż  
 15

służący dla vy - go - dy,      tam yse fal - shy - va,  
 in - ną ję - zyk ple - cie,      ucz - ci - wy na - wet mu - si  
 19

tam vy - ro - dy.      Z Ka - sij yswet ni - ko - li  
 wa - žyc slo - wa.      Mam tež i ja min - ke,  
 23

*p*  
*f*  
*poco marcato*

ne i - dzem bez ma - sak, mas - ki ad - ki - da - em,      ka - li z eй sam -  
 któ - rą Ka - sia no - si, lecz i ta ja cho - wa,      gdy o nią  
 28

Poco meno mosso

на - сам.  
pro - si.

32                      *mf*

37

42

46                      *f*      *rit.*      *molto*

2. Перш чым какетка ў масцы зашыкуе,  
Колькі ж умельствам прыкладціся мусіць-  
Зіркне на пажа, з гэтым пажартуе,  
Тога прылашчыць ды й спакусіць.  
З Касяй ў свет ніколі не ідзэм без масак,  
Маскі адкідаем, калі з ёй сам-насам.

2. Kokietka niźli swą minkę wystroi,  
Do wielaz sztuka przykładać się musi?  
Na tego zyrknie, a z owym pobroi,  
Tego uściśnie, a drugiego skusi.  
Mam też i ja minkę, którą Kasia nosi,  
Lecz i ta ją chowa, gdy o nią prosi.

**ПРА НАВІГАЦЫЮ**  
*O żegludze*

Moderato  $\text{♩} = 100$

1. Той шча - слі - вы, хто вяс - лу - е, хто з сяб - роў - кай  
 1. Ten szczę - śli - wy, co że - glu - je, z swą kom - pan - ką

ла - ві - ру - е. Я у лод - цы не са - мот - ны,  
 la - wi - ru - je, nie u sa - mot - ny w swo - jejło - dzi,

на прас - тор кі - ру - ю вод - ны.  
 po naj - wiek - szej wo - dzie bro - dzi.

*poco a poco animato*

Вёс - лы, вёс - лы, вёс - лы ў во - ду, на - ва - дзе не  
Wios - lem, wios - lem, wios - lem ro niej, aż ró - ki się

19 ***p***

трэ - ба бро - ду, вёс - лы, вёс - лы ў во - ду,  
и - спро ко - і, wios - lem, wios - lem, wios - lem ro niej,

22

на - су - лад - дзе і - на зго - ду, на - су - лад - дзе  
kie - dy nad - to wie - le bro - i, kie - dy nad - to

25 ***p*** *poco a poco cresc.* *ed. accell.*

i - на зго - ду. // i - на зго - ду.  
wie - le bro - i. // wie - le bro - i.

28 ***f più mosso***



2. Нас кахраня бура носіць,  
Утапіць у моры грозіць,  
Грозіць жудасцю ўсялякай,—  
Кася тут – найлепшы якар.  
Вёслы, вёслы, вёслы ў воду,  
На вадзе не трэба броду,  
Вёслы, вёслы, вёслы ў воду,  
На суладззе і на згоду,  
На суладззе і на згоду.

2. A gdy burza wszystko pęka,  
Pograżeniem grozi, lęka,  
Miota, rzuca, obie lice,  
Wtenczas ona za kotwice.  
Wiosłem, wiosłem, wiosłem po niej,  
Aż póki się uspokoi,  
Wiosłem, wiosłem, wiosłem po niej,  
Kiedy nadto wiele broi,  
Kiedy nadto wiele broi.

## ПРА КАЛЯНДАР *O kalendarzu*

**Moderato** = 92

1. Мне ка - лян - дар мой – з книг най - леп - шых kní - ga, яс - на з я -  
1. Ka - len - darz dla mnie, jest naj - więk - sza Xię - ga, bo ja w nim

го мне, кто і што як ро - біць, не - ба, зям - ля у  
 znaj - de, со tyl - ko mam ro - bié, on i po zie - mi,

16

*mf*

ім, ма - роз, ад - лі - га, - хай сам не слу - жыць мне, дык і не шко-дзінь.  
 i po nie - bie się - ga, i gdy nie slu - žy, on nie mo - že szko - dzić,

20

Ах, каб кож-ны з нас, кто ў гэ - тым све - це ліш - ні, з ка - лян - да - рам стаў у -  
 ba, gdyby koż - ny z lu - dzi miał Ka - len-darz w gło - wie, miał - by lep - sze

23

1. віш - ны. // віш - ны.  
 chę - ci. // chę - ci.

26

*f*      *mf*

Ax, kab kož-ny z nas, kto ū gę - tym sve - ce lish - ni, ka - lyan - dar zai - mey, ja -  
Ba, gdy - by też kož - ny z lu - dzi co świat mę - ci, miał Ka - len - darz

32 *p*

kí b ën, ax, я - kí b ën staў u - viš - ny.  
w glo - wie, miał - by lep - sze chę - ci.

35 *f* *mf*

39

42 *rit.* *tr*

2. A ū bestalkowych ūciuł bezdarожja,  
Im gospadarka dańc ne zmoga groshaj,  
Što kaljanدار im? Ci ž ёn dapanoža?  
Im dastatkova hiba što bičь wošay.

Ax, kab kožny z nas,  
Xto ū gętym svece lishni,  
Z kaljanđaram staў uvišny.  
Ax, kab kožny z nas,  
Xto ū gętym svece lishni,  
Kaljanđar zaimej, jakí b ën,  
Ax, jakí b ën staў uvišny.

2. U takich Panów, gdzie się to tak zdarza,  
Ich gospodarstwo te będzie na końcu,  
Im nie potrzeba ani Kalendarza,  
Dość dla nich będzie, wsy bić po Miesiącu.

Ba gdyby też kožny z ludzi  
Co świat męci,  
Miał Kalendarz w głowie,  
Ba gdyby też kožny z ludzi  
Co świat męci,  
Miał Kalendarz w głowie,  
Mialby lepsze chęci.

**ПРА ЗЯМЛЮ**  
*O ziemi*

Moderato  $\text{♩} = 88$

The musical score consists of six staves of music for voice and piano. The vocal part is in soprano range, and the piano part includes bass and harmonic support. The lyrics are written in both Belarusian and Polish, reflecting the historical and cultural context of the piece.

**Stave 1 (Soprano):** The vocal line begins with a melodic line featuring eighth-note patterns and sustained notes. The piano accompaniment provides harmonic support with sustained chords and eighth-note patterns.

**Stave 2 (Soprano):** The vocal line continues with eighth-note patterns and sustained notes. The piano accompaniment features eighth-note chords and eighth-note patterns.

**Stave 3 (Soprano):** The vocal line begins with a melodic line featuring eighth-note patterns and sustained notes. The piano accompaniment provides harmonic support with sustained chords and eighth-note patterns.

**Stave 4 (Soprano):** The vocal line continues with eighth-note patterns and sustained notes. The piano accompaniment features eighth-note chords and eighth-note patterns.

**Stave 5 (Soprano):** The vocal line begins with a melodic line featuring eighth-note patterns and sustained notes. The piano accompaniment provides harmonic support with sustained chords and eighth-note patterns.

**Stave 6 (Soprano):** The vocal line continues with eighth-note patterns and sustained notes. The piano accompaniment features eighth-note chords and eighth-note patterns.

**Lyrics:**

1. Ой, не прос - та так зя -  
1. Słusznie Ma - zur zo - wie

мель - ка ча - ла - ве - ку - да - бра - дзей - ка, Да-бра -  
zie - mię, mat-ką swo - ja, Do - bro - dzi - ką, bo ta

дзей - ка ма - ui po - дам, i пля - мё - нам, i на -  
ży - wi każ - dą ple mie, z na - tur każ - dą, swoj - ską,

по - дам. Скар-баў роз - ных, ды ня - ма - ла, нам зя - мель-ка пры - ха -  
 dzi - ką. Większe skar - by jeszcze w głę - bi trzyma, niż się świat mieć

16

ба - ла. 1. - 2. -  
 chlu - bi. Нам зя - // Jej moc // 6  
 20 f poco rit. 6  
 6

**Poco meno mosso**

Ка - ся, будзь тва - ё ха - цен - не мець зрал - лі пла - ды зям - ны - я, -  
 Ка - siu, jeś - li masz to chce - nie, by twa ro - la wo - woc ro - szla?  
 23 p

Ка - ся ж квет - ка, Ка - ся дзеў - ка, дзя - куй, ма - ці да - бра - дзей - ка.  
 Niech nie kaz - de w niej na - sie - nie, traw - kę krze - wi, a - by do - szla.  
 27 mf

2. Нам зямелька без падаткаў  
Стрэчы шлюбныя мациуе,  
Аддаеща пад лапаты,  
Церпіць, хоць сама працуе.  
Ды не кожнае насенне  
Родзіць каласы пустыя.

2. Jej moc daje, jej moc gnębi,  
Jak się strzęśnie wszystko gubi.  
Więcej jednak ma dobroci,  
Więcej hojna, niżli swarna,  
Chce, niech oracz czoło spoci,  
Setne za to zbierze ziarna.

## ПРА АГОНЬ *O ogniu*

**Andantino**  $\text{♩} = 69$

1. Ён бы - ва - е ў кож - най пло - ці, што жы - ве ў жы - вой пры-ро - дзе,  
 1. O - gieñ w kaž - dum by - wa cie - le, i być mu - si, mniej, czy wie - le,

13 *p*  
 без я - го і квет - ка ў по - лі не ма - гла б цві - сці ні - ко - лі.  
 bo nim jed - nym wszy - stko žy - je, be - zeń kwiat się nie roz-wi - je.

He пра той а - гонь ка - жу я, што ўсё ніш - чыць і бу - шу - е,  
 A - ni mó - wię o tym, któ - ry nisz - czu, mo - rzy czyn na - tu - ry,

21 *mf*  
 што з гар - мат - ных лю - тых паш-чай  
 gdy z dział bly - ska, ro - la bro - czy,

*cresc.*

ка - па - лям - на ўце - ху хляш - ча.  
 by się pas - ly Kró - lów o - czu.

29 ***p***

Дай - жа, Ка - ся, бо - лей жа - ру, я - жы - ву - та -  
 Daj - že, Ka - siu, bez osz - czę - dy, og - nia, kie - dy

33 ***p poco a poco cresc.***

бой - и ма - ру.  
 on jest wszę - dy.

36 ***f***

40 ***mf***

2. Я пра той святы агніска,  
Што завем святым каханнем,—  
Нават смачнае у місцы  
Без яго нясмачным стане,  
Пра агонь, што ацаляе,  
Што ў грудзях святлом палае,  
Ў цемры ночы ледзьве тлее,  
А два сэрцы ласкай грэе.  
Дай жа, Кася, болей жару,  
Я жыву табой і мару.

2. Jakiej ceny lampka owa,  
Przy której się jasność chowa,  
I co tylko świeci tyle,  
Jak dwóm sercom bywa mile.  
Potym chwal ten, co rondelki,  
Kopci razem sagan wielki,  
Bo bez niego i w miłości,  
Zbywać będzie na radości.  
Dajże, Kasiu, bez oszczędzy,  
Ognia, kiedy on jest wszędы.

## ПРА ВАДУ *O wodzie*

**Allegretto**  $\text{♩} = 116$

The musical score consists of two staves. The top staff is for the piano, featuring a treble clef, a common time signature, and a key signature of one sharp. It includes dynamics like *mp* and *cresc.*. The bottom staff is for the voice, also in common time and one sharp. The lyrics are written below the vocal line. The score is divided into measures by vertical bar lines.

1. O! Крыш-таль зям-лі      цу - доў - ны,      у я - кі гля - дзяць ня -  
1. O! Krzy - szta - le cud      ny      zie - mi,      w któ - tum nie - bo się prze -

9

бё - сы, жы - ва - твор - ны, цу - даў поў - ны, у кра - се тва - е дзі -  
zie - ra, któ - ry czy - nisz žy - ja - se - mi, со на zie - mi się o -

13

во - сы.  
 pie - ra.  
 Сэнс я - кі  
 Ja - ką war -  
 ў тым, сэнс дзя - во -  
 тоśc ma w tym czy -  
 чы, як слязь -  
 nie, gdy łyż -  
 8va  
 8va

Andante  $\text{♩} = 66$   
 mi сплы - ва - юць  
 czar - ne o - ko  
 bo - чы,  
 sply - nie,  
 ці ж бо кроп - лі,  
 kro - pel - ki

што сплы - ва - юць, як па - топ, ка - го ка - па - юць? Го - дзе, Ка - ся,  
 wia - rę ma - rzą, że po - to - rem zno - wu ka - rzą. Ka - siu, nie płacz,

не жу - ры - ся, выт - ры слёз - кі, ус - міх - ні - ся, выт - ры слёз - кі,  
 bo się przej - rzę, i w to wszy - stko, co masz, wej - rzę, i w to wszy - stko,

33

37

42

ус - mix - hi - ся.  
со masz, wej - rze.

2. Ну, паплакала? Звялася?  
Вой, глядзі ж, мая ты Кася,  
Каб з маркотаю тваёю  
Не сплыла сама слязою.  
І ў каханні ёсьць крынічка,  
Ды не красіць Касі лічка,  
Ад вады бо – слёз ні звання, –  
Вочы мокнуць ад кахання,  
Годзе, Кася, не журыся,  
Вытры слёзкі, усміхніся,  
Вытры слёзкі, усміхніся.

2. Kasiu, czyś się wypłakała?  
Czy po licach łza się lała?  
I gdy padły aż ku ziemi,  
Pojdziesz i ty wnet za niemi.  
Miłość ma też swe krynice,  
Co nie tylko kropią lice,  
Ale дажmy pokój wodzie,  
Kiedy oczy nadto bodzie.  
Kasiu, nie płacz, bo się przejrzę,  
I w to wszystko, co masz, wejrzę,  
I w to wszystko, co masz, wejrzę.

**МІХАЛ КЛЕАФАС АГІНСКІ**  
**ВЫБРАНЫЯ РАМАНСЫ**



**АДДАЮСЯ Я КАХАННЮ**  
*Livrons nous au tendre amour*

**Andantino**  $\text{♩} = 69$

quasi cembolo

1. Ад - да - ю - ся  
1. Li - vrons nous au

я ка - хан - ню ад цям - на i да від - на, хай не кі - не  
ten - dre a - mour dès le - ver de l'au - ro - re, qu'a - mour nous u -

нас яд - нан - не i на поў - ным сxi - ле дня. O, лю - боў - нас -  
nisse en - co - re a - près le dé - clin du jour. Ob - jet d'un a -

ці кры-ни - ца, ці ма-гла б ты так у - мець зноў пас - лань мя -  
 mour ex - trê - me, puis - se tue jus - qu'au tom-beau trou - ver tou -  
  
 18

не на смерць, а са - мой ад - ной зня-быц-ца? А са - мой ад -  
 jours nou - veau et res - ter tou - jours la mê - me, et res - ter tou -  
  
 22

ной зня - быцца?  
 jours la même.  
  
 26

30

2. Ты кахаеш! Слова – дзіва,  
 Полямія душы дае,  
 Божая рука шчасліва  
 Слёзы выцерла мае.  
 А калі мне лёс варожы  
 Ўдзеліць спадчыны такой,  
 Гордай я каханцы свой  
 Лёс не кіну да падножжа.  
 Лёс не кіну да падножжа.

2. Tu m'aimes! Mot plein de charmes  
 Qui fait tressaillir mes sens!  
 La main du dieu des amants  
 A séché toutes mes larmes.  
 Si la fortune ennemie  
 Me laisse un trésor sans prix,  
 Au fier amant de Cyprus  
 Je ne porte point envie.  
 Je ne porte point envie.

3. Што мне ўдары грознай Паркі,\*  
 Што мне помслівы праклён,  
 Як з пяшчотаю каханкі  
 Сыдзе рэшта маіх дзён,  
 Як анёл мой дух абудзіць,  
 Да нябёс яго памкне,  
 Хай твая рука ўва мне  
 Польмія душы астудзіць.  
 Польмія душы астудзіць.

3. Je brave les coups sanglants  
 De la Parque menaçante,  
 Si près de ma tendre amante  
 Coulent mes derniers instants.  
 Loin de toi, lorsque mon âme  
 S'envolera vers les cieux,  
 Que ta main ferme ces yeux  
 Où les tiens lisaiient ma flamme.  
 Où les tiens lisaiient ma flamme.

\* Парка – у старажытнарымской міфалогіі – багіня лёсу.

## ПРА ДРОБЯЗЬ

### *Sur un rien*

Moderato ♩ = 88

The musical score consists of three staves of music. The first staff starts with a dynamic of *mf*. The second staff begins with a dynamic of *p*. The third staff starts at measure 11. The lyrics are integrated into the vocal line, appearing in both Russian and French. The vocal line is supported by a harmonic progression of chords.

1. Дро - бя - зи ма - юсь  
 1. Un rien est d'u - ne

моц - ну - ю по - вязь: дро - бязь на - ступ - ствы нам вя - дзе  
 grande im - por - tan - se, un rien pro -duit de grands ef - fets

ўвой - нах, ка - хан - ні      і ў су - дзе,      ша - лю схі - ліць су - ме - е  
 en guerre, en a - mour, en pro - cés, un rien fait pen-cher la ba -

17

*p*

дро - бязь.  
 lan - ce.      Дро - бязь кі - ру - е ci - лай па - дзей,  
 Un rien nous pouss - se au - près de grands,

23

*mf*

ci - лу ка - хан - ня да - py - e,      дро - бязь тай -  
 un rien fait ai - mer des bel - les,      un rien fait

29

*p*

ми - е глузд лю - дзей,      та - лент нам пал кры - ві гар - ту -  
 sor - tir nos ta - lents,      un rien dé - ran - ge nos cer - vel -

34

1. e. les. 2. // - ны. // - teint.

40

*p*

2. З дробяззю меней, з дробяззю болей  
Звязаны поспех найчасцей,  
Дробязь лагодзіць лёс надзей,  
Дробязь кіруе шалы волі.  
Пал твой, каханне, вечна не вечны,  
Дробязь вядзе ў шал сардэчны.  
Пал твой, каханне, ах! – не вечны,  
Дробязь вярэдзіць шал сардэчны.

2. D'un rien de plus, d'un rien de moins  
Dépend le succès de nos soins,  
Un rien flatte lorsqu'on espère  
Un rien trouble lorsque l'on craint.  
Amour! Ton feu ne dure guère,  
Un rien l'allume, un rien l'éteint.  
Amour! Ton feu ne dure guère,  
Un rien l'allume, un rien l'éteint.

## АХ, ЦІ БЫЎ СЭНС... *Fallait-il me guérir*

**Allegro agitato**  $\text{♩} = 138$

1 *f* 5 *f*

Aх, ці быў сэнс, ці быў – так мой глу - міць да -  
Fal - lait - il me gué - rir de ma cré - du - li -

10 *p*

вер?  
 té,  
 Ax, pi быў сэнс, pi быў -  
 fal - lait - il me gué - rir  
 13

так мой глу - міць да - вер?  
 de ma cré - du - li - té,  
 Bo без я - го ас -  
 par el - le si sou -  
 16

тыў  
 vent  
 про - мень на - дзей ця - пер,  
 de la fé - li - ci - té  
 19

cresc.  
 про - мень шчас - ця згас без да - ве -  
 le ra - pide é clair se pro - lon -  
 22 cresc.  
 f

**Poco meno mosso**  
*p dolce*

*p dolce*

*mf*  
*p*

**Tempo I**

быў ён, ці быў?  
la vé - ri - té.

39

*p cresc.*

43

*dim.*

A  
Si  
y  
ja - mais vous  
ca -  
bes -

*p*

*mf*

li  
siez  
за -  
de  
ха - ва  
m'ai-mer  
-  
еш  
mon  
ты  
a - mi  
ве  
-  
ру,  
-  
лас  
мои  
-  
таў - ка  
qui  
jus -

*mf*

ты  
q'ua  
ма - я,  
la mort  
лас -  
comp -  
таў-ка  
te sur  
ты  
vo -  
tre  
ма -  
я,  
-  
я  
coeur,  
-  
я  
lais -  
sez  
у  
moi  
са - бе  
mon  
ня -  
er -

*dim.*

*p*

*dim.*

*p*

cresc.

сү  
reur      ду - ху твай - го кра - сү -  
pour me lais - ser la vi - e,

cresc.

55

каб    і ў па - мыл - цы    я      нёс    на    са - бе    свой  
lais - sez moi mon er - reur      pour    me    lais - ser    la

58

сум.  
vie.

61

64

67

smorz.

pp

**ТОЛЬКІ ВАМІ ЛЕТУЦЕНЮ**  
*C'est pour vous*

Moderato  $\lambda = 88$



Толь-кі  
C'est pour

ва - мі ле - ту - це - ню,  
 vous que je res - pi - re,

вас ка - хан - нем я рад - ню,  
 mes vrais biens sont mes a - mours;

толь-кі  
c'est pour

и ка - хан - нем вас рад-нию,  
 mes vrais biens sont mes a - mours;

*mf*

я пад ва - мі, ў ва - шым це - ню вам ад - да - ны, ва - мі сню. Ва - мі  
C'est pour  
vous a - vez sur moi l'em - ri - re, que les dieux ont sur vos jours.

*p*

я i ле - ту - це - ню i ка - хан - нем вас  
vous que je res - ri - ge, mes vrais biens sont mes рад - ню.  
a - mours.

21 *mp* *p*

**Poco più mosso**

Ба - чу я вас, i свят - ле - е не - ба зпад на - ви - сі хмар. Ка -  
Quand je vous vois tout s'é - clai-re, tout me pa - rait s'en - flam - mer, l'a -

**Tempo I**

хан - не ства - раць у - ме - е пра - мет спа - кус - лі - вых мар. Ва - мі  
C'est pour  
mour vous for - ma pour plai - re, les dieux m'ont fait pour ai - me.

29

A musical score page featuring two staves. The top staff is for the voice, showing a melodic line with various note heads and rests. The bottom staff is for the piano, with a bass line and harmonic support. The key signature is G major (one sharp). The vocal line includes lyrics in French and Russian, such as "vous que je res - pi - re, mes vrais biens sont mes". Measure numbers 33 and 34 are indicated. The vocal part ends with a fermata over the word "mours;".

A continuation of the musical score. The top staff shows the vocal line continuing with lyrics in French and Russian: "vez sur moi l'em - ri - re, que les dieux ont sur vos jours," followed by "Я пад vous a -". The bottom staff shows the piano accompaniment. Measure number 37 is indicated.

A continuation of the musical score. The top staff shows the vocal line repeating the lyrics: "vez sur moi l'em - ri - re, que les dieux ont sur vos jours," followed by "Я пад vous a -". The bottom staff shows the piano accompaniment. Measure number 41 is indicated.

A continuation of the musical score. The top staff shows the vocal line continuing with lyrics in French and Russian: "vez sur moi l'em - ri - re, que les dieux ont sur vos jours." The bottom staff shows the piano accompaniment. Measure number 45 is indicated, with dynamics "mf dolce", "mp", and "p" shown above the staff.

# ЦЁПЛЫ ЎСПАМИН

## *Doux souvenir*

Andantino  $\text{♩} = 66$

1. Цёп - лы ўспа - мін, з та - бой я ма - ла -  
1. Doux sou - ve - nir, je ché - ris ta puis -

дзе - ю, шчас - ця мне дай, каб цві - ла зноў ду -  
san - се, viens à mon âme ap - por - ter le bon -

ша, цёп - лы ўспа - мін, ты леп - шы за на -  
heur! Doux sou - ve - nir vaut mieux que l'es - répe -

дзе - ю, што ча - сам горш, чым хлус - ня, чым іл -  
ran - се qui trop sou - vent n'est qu'un son - ge trom -

17

*p colla voce*

1. жа, што ча - сам горш, чым хлус - ня, чым ил -  
реур, qui trop sou - vent n'est qu'un son - ge trom -

21

1.2. // спрах.  
реур! // plus.

*semplice*

2. Цёплы ўспамін, як светлае акно ты,  
Скрушлівых слёз і тугі ты юдоль,  
Цёплы ўспамін з дзіцячых дзён блазноты,  
Старасць маю суцяшай і мой боль,  
Старасць маю суцяшай і мой боль.

3. Цёплы ўспамін даброцяў нашых, веры  
Часам нясе жаль і сум, нават страх.  
Сэрца, аднак, прымае больш хімеры –  
Шчасце было, – дух яго звёўся, спрах,  
Шчасце было, – дух яго звёўся, спрах.

2. Doux souvenir, d'un trait de bienfaisance,  
Nous attendrit et fait couler nos pleurs.  
Doux souvenir des beaux jours de l'enfance  
De l'âge mûr peut charmer les douleurs!  
De l'âge mûr peut charmer les douleurs!

3. Doux souvenir, d'un bien qui fût naguère  
Cause souvent regrets trop superflus;  
Mais le coeur aime une douce chimère  
Qui lui tient lieu d'un bonheur qui n'est plus.  
Qui lui tient lieu d'un bonheur qui n'est plus.

## БЫЛОЕ ШЧАСЦЕ

### *Félicité passée*

**Larghetto** ♩ = 69

Mi - нуў - ся шчас - ця час, Fé - li - ci - té pas - сée звёў - ся qui ne

1

*sf* *sf* *mp* *simile*

час, згас - лі дні, боль ма - ix дум па -  
 peut re - ve - nir, tour - ment de ma pen -  
 6  
 гас, боль ма - ix дум па - гас, боль ма - ix дум па -  
 сée, tour - ment de ma pen - sée, tour - ment de ma pen -  
 10 cresc.  
 f col canto

гас. I што мне  
 sé - e, que n'aije en  
 14 fp p

без ця - бе? Згу - бле - ны час, ад -  
 te per - dant! Per - du, per - du le

18 f

HO — ўспа- мін!  
 sou - ve - nir!

22

*mf*

27

*dim.*

*poco rit.*

*pp*

## МІЛАЯ ХАЦІНА

### *Humble cabane*

**Moderato** ♩ = 80

1

*mf* *espressivo*

1. Баць - каў ку - ток, я - го ха - ці - на, ты свед - ка ра - дас  
 1. Hum - ble ca - ba - ne de mon rè - re, tè - moin de mes pre -

5

*p*

ця́у бы - лых, я ля - чу к та - бе ва ўспа - ми - нах з зем-ля́у, з да - ля -  
 miers plai - sirs, au fond d'u - ne terre é - tran - gè - re, c'est vers toi que

8

чы - ня́у чу - жых. у лі - па-вым це - нию, бы ў фут - ры, на па - гор - ку  
 vont mes sou - pirs, le jeu - ne til - leul qui t'om - brage et la mon - tagne et

12

ты ста - иш, сель - скі пей - заж і мі - лы ху - тар, - ў ду -  
 le ha - meau, de ton a - gres - te ра - у - са - ге tout

mf

шу тва - я лі - ец - ца ціш. Сель - скі пей - заж  
 me re - tra - се le ta - bleau, de ton a - gre

16

19

*p* (*sempre*)

i mi - ly xu - tar - ne - rad va - chy - ma  
ste ra - u - sa - ge tout me re - tra - se ty sti - iiii.  
22  
ty le sta - bleau.

2. Я не зайдросціў, мне карцінна  
Як цуд адкрыўся там палац;  
Толькі ты, святая хаціна,—  
Мой апошні любасны шанц.

Адкуль жа прыйшла радасць тая,  
Сэрца грудзі рве чаго,  
Хоць нават неба не вітае  
Жыцця ў мінуласці майго.  
Хоць нават неба не вітае  
Лёсу шчаслівага майго.

3. Жыў бы я тут свабодна, вольна  
Пасля усіх маіх трывог;  
І з Луізай ціхасці польнай  
Полаг шчасця нас убярог.

О лютня мая! Асалода!  
Пад рукой маёй дрыжы!  
Вабіць мяне твая свабода,  
Твой гук — як спеў маёй душы.  
Вабіць мяне твая свабода,  
Гук твой — як спеў маёй душы.

2. J'ai vu devant moi sans envie  
S'ouvrir de superbes palais;  
C'est toi, ma cabane chérie,  
Qui peut remplir tous mes souhaits!

D'où vient cette joie inquiète,  
Dont ton seul nom saisit mon cœur,  
Si dans ta paisible retraite  
Le ciel n'eût fixé mon bonheur!  
Si dans ta paisible retraite  
Le ciel n'eût fixé mon bonheur!

3. J'y vivrais donc libre et tranquille  
Après tant de pas incertains;  
Et Louise dans ce doux asyle  
Viendrait partager mes destins.

O mon luth! Qu'avec complaisance  
Je te sens frémir sous mes doigts!  
Si j'obtiens ma double espérance,  
C'est à tes sons que je la dois.  
Si j'obtiens ma double espérance,  
C'est à tes sons que je la dois.

## АПОШНІ ЦУДОЎНЫ ВОСЕНЬСКІ ДЗЕНЬ

### *Le dernier beau jour d'automne*

**Andantino** ♩ = 69

*mp dolce*

1

1.До - лу а - па - ла ліс - це з дрзў, за - ва-лак -  
 1.Dé - jà la feuil - le dé - ta ché - e s'en vole au

8

ло аб - шар сму - гой. Тра - вы па - жух - лі, край сша -  
 gré de l'a - qui - lon, de sa dé - pouil - le des - sé

14

рэў, знік - лі квет - кі - кра - са лу - гоў. Больш ду -  
 ché - e la fleur a jau - ni le val - lon, sous le

20

бы не сце - люц- ца це - нем, больш ня - ма за -  
 chê - ne il n'est plus d'om - bra - ge, aux bos - quets il

26

31

мо - е - ных пар, бы - вай, ма - я вёс - ска, - а - сен - ни твой а -  
n'est plus d'a - mour. Je vais sa - lu - er au vil - la - ge le der -

35

пош - ні дар. Бы - вай, ма - я вёс - ка, - а - сен - ни твой а - пош - ні  
nier beau jour, je vais sa - lu - er au vil - la - ge le der - nier beau

1., 2., 3.

дар.  
jour!

40

// дзён.  
// jour!

2. Стылае сонца рэдкі час  
Можа ледзь-ледзь сагрэць цяплом,  
Ластаўка шле апошні раз  
Прывітанне нам і паклон.  
Шчабячы, ах, ластаўка наша,  
Сабірай у вырай радню, —  
Бывай, мілы край, быццам кажа  
І зямлі, і дню.  
Бывай, мілы край, быццам кажа  
І зямлі, і дню.

2. Les rayons d'un soleil d'automne  
À peine attiédissent les cieux,  
L'hirondelle nous abadonne,  
Et quitte, en gazouillant, ces lieux.  
Son joli chant semble nous dire:  
Adieu, beau ciel, riant séjour!  
Je pars et veux encore sourire  
Au dernier beau jour!  
Je pars et veux encore sourire  
Au dernier beau jour!

3. Выйшаў дзядок на сенажаць,  
Зноў перажыць свой доўгі век,  
Зноў узгадаць былу жарсць –  
Юнай марай сніць чалавек  
Пры канцы пражытае долі,  
Пры канцы жыцця, што, як сон,  
Страсае з сябе пыл паволі  
Перажытых дзён.  
Страсае з сябе пыл паволі  
Перажытых дзён.

4. Дык не шкадуй і ты сяйва,  
Вечна не жыць, на ўсё свой час,  
Перш чым сягне па нас зіма,  
Хай наш квет сцвіце хоць бы раз.  
Хутка нас краса пакідае,  
Нікне ў нас любоў, нібы ценъ,  
Жыццё наша – міг, прападае,  
Як асені дзень.  
Жыццё наша – міг, прападае,  
Як асені дзень.

3. Le vieillard vient dans la prairie  
Rêver au déclin de ses ans.  
En voyant cette herbe flétrie  
Qui fléchit sous ses pas tremblants,  
Songeant au bout de sa carrière,  
Aux biens qui l'ont fuit sans retour,  
Il entr'ouvre encore sa paupière  
Au dernier beau jour!  
Il entr'ouvre encore sa paupière  
Au dernier beau jour!

4. Semons de fleurs notre existence,  
Le temps saura bien les flétrir  
Avant que notre hiver commence,  
Trop heureux qui sait les cueillir!  
Bientôt la jeunesse est fanée,  
Il n'est qu'un instant pour l'amour;  
Notre vie a, comme l'année  
Sont dernier beau jour!  
Notre vie a, comme l'année  
Sont dernier beau jour!

## ДАФНІ *Dafni*

**Allegretto** ♩ = 96

**Andante** ♩ = 72

Даф - на, у сэр - ца мне ўвай-  
Vie - ni al mio sen che pal ri -

дзі,  
та, Даф - на, у сэр - ца мне  
vie - ni al mio sen che pal - - -  
16 - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ўвай - дзі,  
рі - та

сэр - ца ма - ё аз - вец - ца,  
del più co - stan - te ar - do - re,  
21 сэр - ца ма -  
del più co -

ё аз - вец - ца.  
stan - te ar - do - re. Даф - на, Даф - на, сэр - ца ка -  
Daf - ni, Daf - ni, mio dol - ce a -  
26

ха - е, ра - дас - цю сэр - ца ма - ё а з - бу - дзі,  
то - ре, deh vie - ni, deh vie - ni, e non tar - - dar,  
32

Poco più mosso

37

poco rit.

f

мне зноў - бу - дз!  
e non tar - dar!

Pa - дас - на  
Go - drai, go -

бы - дзе  
drai di

43

тай - най спо-вед-дзю  
gio - ia in - so - li - ta

выз-наць сва - ё pres - so il tuo

ка - хан - не,  
be - ne as - si - so,

49

лю - бас - на - дзе  
mi leg - ge - rai

пры - знан -  
nel vi -

не  
so

ста - нец - ца  
i mo - ti

cresc.

mf

p

Tempo I

54

не ў да - кор.  
del mio cor.

Што не за - зна - ла ты па - чуц -  
Ah! Al tuo cor se non par - la -

mf

p

*cresc. ed espressivo*

ця  
но пал - кай ма - ёй пяш - чо - ты... Гор - ка...  
i dol - ci af - fet - ti mie - i, van - ne, Гор - ка...  
van - ne,

To - e, што ты... за кра - та - ми го - ры - чы, а не жыц -  
che in gra - ta sei, che non co - no - sci, che non co - no - sci a -

ия.  
мор. Даф - на, Даф - на, сэр - ца па -  
Daf - ni, Daf - ni, sér - za pa -

ла - е, ра - дас - щю сэр - ца ты мне зноў бу - дз!  
so - ro, deh vie - ni, deh vie - ni e non tar - dar,

*poco rit.*

мне зноў бу - дзі!  
е non tar - dar!

81      *mf*      *poco rit.*      *a tempo mf*

81      *mf*      *poco rit.*      *a tempo mf*

86      *rall.*      *pp*

86      *rall.*      *pp*

**ФРАНЦІШАК КСАВЕРЫ АГІНСКІ**  
**ВЫБРАНЫЯ РАМАНСЫ**

ЛЛЕЯ  
*Le Lis*

Moderato  $\text{♩} = 88$

1. Вы - рас - ла на аб - ша - раЖ Фло - - ры  
1. E - tait un lis aux champs de Flo - - re

ли - ле - я - знак чыс - ці - ні; доў - га ра - сі - лі квет - ку  
ligne d'in - no - cence et can - deur; long - temps bai- gné des pleures de l'au

зо - ры, гор - кі боль - ад - вя - лі я - ны.  
го - ре а - вайт ех - на - лé са dou - leur;

Ры - цар, ка - лі і - шоў на бой, зняў пе - рад ё - ю бе - лы  
beau che - va - lier al - lant en quer - re ра - rut por-tant blan-che cou -

*espressivo*

плашч,  
leur  
"Та - ям - ні - ца,-ска-заў  
dit tout bas "Ten dres-se  
ён,-з та - бой",  
et mys - tè - re",  
сля - зу су -  
le lis sen -

13

няў  
tit  
и гор-кі плач.  
sé - cher ses pleurs.  
"Та - ям - ні - ца,-ска-заў  
Dit tout bas "ten - dres-se  
ён,-з та -  
et mys -

16

бой",  
tè - re"  
сля-зу су - няў  
le lis sen - tit  
и гор-кі плач.  
sé-cher ses pleurs.  
// слёз.  
// pleurs.

19

*f*

1.2. 3.

*mf*

23

*mp*

*pp*

- |   |  |
|---|--|
| <p>2. А неўзабаве даравала<br/>Квет яму ружа сама,<br/>Квет у красе і ў гордай славе –<br/>Прыгажэйшых нідзе няма.<br/>Ружа не можа пакахаць,<br/>Любіць яна другіх любоў.<br/>«Таямніца», – паспей ён сказаць,<br/>Заплакала лілея зноў.<br/>«Таямніца», – паспей ён сказаць,<br/>Заплакала лілея зноў.</p> <p>3. Рыцар, вярніся... бо лілея<br/>Хай табе прыклад дае:<br/>Ружа з палёў заўжды знікае, –<br/>А лілея расце далей.<br/>Дружка, будзь верны і надзей<br/>Траціць не варта на свой лёс:<br/>Таямніца цябе хай вядзе,<br/>Каб не было ў лілеі слёз.<br/>Таямніца цябе хай вядзе,<br/>Каб не было ў лілеі слёз.</p> | <p>2. Bientôt au querrier infidèle,<br/>Rose offre traits épanouis;<br/>Rose des fleurs est la plus belle<br/>Mais n'a pas la candeur du lis;<br/>Ne veut aimer, ne veut que plaire;<br/>Mais éblouis de ses couleurs<br/>L'ingrat dit: "Tendresse et mystère".<br/>Le lis sentit renaître ses pleurs.<br/>L'ingrat dit: "Tendresse et mystère".<br/>Le lis sentit renaître ses pleurs.</p> <p>3. Reviers au lis... las! avec l'Age.<br/>Leçon tardive l'instruira:<br/>Aux champs, comme en ton beau visage<br/>Rose passe et lis restera.<br/>Doux ami! Sois fidèle, espére!<br/>Garde toujours blanches couleurs:<br/>Dis qu'à moi "Tendresse et mystère"<br/>Lis, pour jamais sécher ses pleurs.<br/>Dis qu'à moi "Tendresse et mystère"<br/>Lis, pour jamais sécher ses pleurs.</p> |
|---|--|

# PAMAHC *Romance*

**Andantino** L = 69

*mf*

1. Я - у Ша - тэ - лі, я з та -  
1.Dans le Cha-tel je suis en

*p*

бой;  
tré;

bla-sla - вен - не бо - лю па - ку - ты!  
oh! com - bien bé - nie ma bles - su - re!

У - сёй ду -  
Pour l'ob - te -

4

шой за гэ - ты боль  
nir au-rais pleu - ré, ра-ды я,  
да лож - ка пры-  
que j'en -

ку - ты. O! Боль са - лод - ки, што тры -  
dure. O! та tant bel - le! Mon ef -

*f poco animato*

вожыш? Па-тры-вой да - лей ва мне, мрү ад ка-хан-ня, так мне  
froi se- rait d'en gué-rir par trop vi - te; Las! meurs d'amour quand je te

*Tempo I*

го - жа, і так ба - ліць, ка - лі боль мі - не.  
vois, meurs de dou - leur quand je te quit - te.

2. Стылы ў вачах адбіўся жах,  
Піку з цела як даставала,  
Страла ж любві мне сэрца – ах!  
Працяла пакутлівым джалам.  
Быў гэта подзвіг. І стралою  
Боль салодкі грудзі рве  
Радасць, калі мой боль са мною,  
І так баліць, калі боль міне.
3. Шкода, што ўжо здаровы я,  
Адступіў мой боль мілай раны,  
Цяпер мой боль – любоў твая,  
Я цяпер – у боль закаханы.  
Знік страх, і мне так ясна стала,  
Тайна ўжо адкрыта мне:  
Шчаслівы – цябе пакахала,  
Няшчасны ты, калі боль міне.

2. Quand les regards pleins de Terreur  
Voyaient me jeter un fer de lance  
Las! venait plus loin dans mon coeur  
Trait d'amour perçant, qui s'avance;  
Mais ce trait, des yeux tendre exploit,  
Fait doux mal au sein qui palpite;  
C'est plaisir quand on le reçoit,  
Et c'est douleur quand il nous quitte.
3. Las! Il me faudra donc querir!  
Voir finir ta pitié! tes larmes!  
Oh! bientôt dois-je en périr,  
Serai blessé pour voir tes charmes;  
Mais ne crains rien; mystère adroit,  
Frère d'amour, marche à sa suite;  
Bonheur vient quand il l'aperçoit  
Et fuit quand mystère nous quitte.

**Змест**

**3**

С. Немагай. Уступ

**11**

**Міхал Казімір Агінскі — Ганна Каржанеўская**

**Да Kaci**

**Фрагменты вакальнага цыклу**

Словы М. Каз. Агінскага,  
пераклад з польскай В. Сёмухі

**12**

Пра дарагое імгненне

*O drogim momencie*

**14**

Неспадзяянны добры дзень

*Niespodziewany dobry dzień*

**17**

Пра маскі

*O minach*

**20**

Пра навігацыю

*O żegludze*

**22**

Пра каляндар

*O kalendarzu*

**25**

Пра зямлю

*O ziemi*

**27**

Пра агонь

*O ogniu*

**30**

Пра ваду

*O wodzie*

**35**

**Міхал Клеафас Агінскі**

**Выбраныя рамансы**

Словы невядомых аўтараў,

пераклад з французскай Л. Казыры і В. Сёмухі

**36**

Аддаюся я каханню

*Livrions nous au tendre amour*

**38**

Пра дробязь  
*Sur un rien*

**40**

Ах, ці быў сэнс...  
*Fallait-il me guérir*

**45**

Толькі вамі летуценю  
*C'est pour vous*

**48**

Цёплы ўспамін  
*Doux souvenir*

**49**

Былое шчасце  
*Félicité passée*

**51**

Мілая хаціна  
*Humble cabane*

**53**

Апошні цудоўны восенійскі дзень  
*Le dernier beau jour d'automne*

Словы Ж. Э. Эсмінара (1769-1811),  
пераклад з французскай Л. Казыры і В. Сёмухі

**56**

Дафні  
*Dafni*

Словы Дж. Б. Перучыні,  
пераклад з італьянскай В. Сёмухі і Ю. Тамашэвіч

**63**

**Францішак Ксаверы Агінскі**  
**Выбраныя рамансы**

Словы невядомых аўтараў,  
пераклад з французскай Л. Казыры і В. Сёмухі

**64**

Лілея  
*Le Lis*

**66**

Раманс  
*Romance*

Серыя нотных выданняў  
«Музыка старажытных сядзібаў»

Укладанне Г. Б. Каржанеўскай, В. І. Скорабагатава

**Музыка сям'і Агінскіх**  
Вакальныя творы

*У афармленні супервокладкі выкарыстаны рэпрадукцыі з малюнкаў  
Леанарда Ходзькі «Сядзіба ў Залессі» (малюнак з натуры, 1822)  
і невядомага аўтара пачатку XIX стагоддзя «Слонім. Канал Агінскага».  
Партрэты Міхала Казіміра і Міхала Клеафаса Агінскіх работы Валяр'яна Янушкевіча*

Адказны за выданне Г. Г. Лыч  
Рэдактар Н. А. Дацкевіч  
Мастак Т. В. Гардашнікава  
Камп'ютарны нотны набор і вёрстка І. А. Катаева  
Камп'ютарная вёрстка К. М. Елісеев

Падпісана да друку з арыгінал-макета 12.06.2000. Фармат 60x90<sup>1/8</sup>.

Папера афсетная. Друк афсетны. Гарнітура «Times».

Ум.-друк. арк. 9. Тыраж 250 экз. Заказ № 124.

Надрукавана ў друкарні ТАА «Паліфакт».

Ліцэнзія: ЛВ № 22 ад 1.08.97 г., ЛП № 201 ад 05.01.98 г.

220012, г. Мінск, зав. Калініна, 12.

**У папярэдніх выданнях серыі:**

1995 — «Музыка сям'і Ельскіх. Творы для фартэпіяна»

1996 — «Музыка сям'і Ельскіх. Творы для скрыпкі і фартэпіяна»

1997 — «Антоній Генрык Радзівіл. Вакальныя творы»

1998 — «Ян Давід Голанд. Агатка, або Прыезд пана. Клавір оперы»

1999 — «Антоній Генрык Радзівіл. Фрагменты з оперы «Фаўст»